

РЭЖЫСЁР-ПАСТАНОЎШЧЫК  
Н.Закервашэвіч

ГУКАРЭЖЫСЁРЫ:  
С.Агарак  
П.Максімаў

МАСТАК ПА СВЯТЛЕ:  
А.Уласевіч

ФОТА/ВІДЭА  
СУПРАВАДЖЭННЕ:  
А.Амбражук

ХАРЭОГРАФЫ:  
І.Вусціна  
А.Коўтун

МАСТАКІ:  
А.Калацкая  
В.Сямашка

*Не бывае неба лепшага.  
На радзіму птах ляціць...  
Нема намі задывіць радзімы край,  
Немагомы на радзімдзіць.*



ГАЛОЎНАЕ ўПРАЎЛЕННЕ  
КУЛЬТУРЫ  
МІНСКАГА АБЛАСНОГА  
ВЫКАНАЎЧАГА КАМІТЭТА

УСТАНОВА АДУКАЦЫІ  
«МІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ КАЛЕДЖ  
МАСТАЦТВАЎ»

# КАНЦЭРТ «НЕ БЫВАЕ НЕБА ЛЕПШАГА...»

17 МАЯ  
2022 ГОДА  
18:00

ВЯДУЧЫЯ:

НАВУЧЭНКА  
ўСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ  
«МІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ  
КАЛЕДЖ МАСТАЦТВАЎ»

Г.Грыцэвіч

ВЫПУСКНІКІ  
ўСТАНОВЫ АДУКАЦЫІ  
«МІНСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ  
КАЛЕДЖ МАСТАЦТВАЎ»

М.Клютко  
А.Аляксейчык  
І.Чазаў

## **ПРАГРАМА КАНЦЭРТА «НЕ БЫВАЕ НЕБА ЛЕПШАГА...»**

### **1. А.Ганчарэнка**

#### **Вакальна-харэаграфічная кампазіцыя «Беларусь мая»**

Выконваюць лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў Стэфанія САКАЛОВА і навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»

*Выкладчык* – Д.Ліс

*Харэограф-пастаноўчык* – М.Бандарэўская.

### **2. У.Карызна, Д.Марозаў**

#### **«Мне Богам дадзена Радзіма»**

Выконвае хор народнай песні  
*Кіраўнік* – П.Юхновіч.

### **3. Беларуская народная песня**

#### **«Да пайду я дарогаю»**

Выконвае лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў Крысціна МАКСІМОВІЧ

*Выкладчык* – П.Юхновіч.

### **4. К.Гіевіч**

#### **«Празднество в горах»**

Выконвае лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў маладзёжны хор «BREVIS»

*Кіраўнік* – А.Кавалёва.

### **5. Я.Быкаў, выканальніцкая рэдакцыя**

#### **Я.Блінова**

#### **«Воронежские припевки»**

Выконваюць лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў Алег ЗЫКАЎ; дыпламант рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў Ірына ПАЛЬВІНСКАЯ

*Выкладчык* – дыпламант Усерасійскага конкурсу, дацэнт М.Глына.

### **6. Беларускі стылізаваны танец «Лявоніха»**

Выконваюць навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»

*Харэограф-пастаноўчык* – Т.Шчучко.

### **7. Л.Марці**

#### **Вакальна-харэаграфічная кампазіцыя**

#### **«Пташкіна молитва»**

Выконваюць ансамбль народнай песні «НОВЫЯ ВЬГТОКІ» і навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»

*Кіраўнік* – Д.Ліс

*Харэограф-пастаноўчык* – І.Вуціна.

### **8. С.Іваню, апрацоўка Д.Ліса**

#### **«Небо над водой»**

Выконвае ансамбль народнай песні «НОВЫЯ ВЬГТОКІ»

*Кіраўнік* – Д.Ліс.

### **9. Харэаграфічная кампазіцыя**

#### **«Калейдоскоп беларускіх танцаў»**

Выконваюць навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»

*Харэограф-пастаноўчык* – М.Бандарэўская.

### **10. М.Будашкін, аранжыроўка «Церам-квартэт»**

#### **«Concerto Grosso»**

Выконвае лаўрэат міжнародных конкурсаў народны ансамбль інструментальнай музыкі «КРОСНЬ»

*Кіраўнік* – В.Трамбіцкая.

### **11. Л.Камоцкая**

#### **«Птушка»**

Выконваюць Вераніка ВЫСОЦКАЯ і навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (бальны танец)»

*Выкладчык* – А.Крывіцкая

*Харэограф-пастаноўчык* – А.Кісялёў.

### **12. Беларускі мужчынскі танец-гульня «Дудалка»**

Выконваюць навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»

*Харэограф-пастаноўчык* – Т.Шчучко.

### **13. М.Тарывердзіёў, В.Арлоў**

#### **«Музыка»**

Выконвае лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў Аляксандра МАКОЛЬСКАЯ

*Выкладчык* – С.Борахава

*Фартэіяна* – У.Харужы, *скрытка* – А.Ісаенка.

### **14. А.Адан**

#### **Вальс з балета «Корсар»**

Выконваюць навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»

*Харэограф-пастаноўчык* – В.Быстрыцкая.

### **15. J.Groban, W.Afanasieff, M.Marinangeli**

#### **Вакальна-харэаграфічная кампазіцыя «Per te»**

Выконваюць стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі Данііл САВЕНЯ і навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»

*Выкладчык* – А.Атрашкewіч

*Харэограф-пастаноўчык* – І.Вуціна.

### **16. Харэаграфічная кампазіцыя «Радуга жыцця»**

Выконваюць навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (бальны танец)»

*Харэограф-пастаноўчык* – А.Кісялёў.

### **17. B.May, F.Mercury, J.Deacon, R.Taylor**

#### **«The show must go on»**

Выконваюць лаўрэаты рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў Аляся АДАМЧЫК, Данііл САВЕНЯ, Аляся САВІЦКАЯ

*Выкладчык* – В.Чарапанова.

### **18. Харэаграфічная мініацора «Оба»**

Выконваюць Марыя МІШКЕВІЧ і Аляксей ВАЛЬКОВІЧ

*Выкладчык* – Н.Мачалова

*Харэограф-пастаноўчык* – Я.Яраш.

### **19. S.Romberg, O.Hammerstein**

#### **«Lover come back to me»**

Выконвае лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў Аляся БРАПНЕЦ

*Выкладчык* – Г.Жабко.

### **20. Р.Гальяна**

#### **«Танго для Клод»**

Выконваюць дыпламант спецыяльнага фонду Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі, лаўрэат рэспубліканскіх і

міжнародных конкурсаў народны цымбальны аркестр «ЛПРА»; уладальнік ордэна Францыска Скарыны, лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў, выкладчык установы адукацыі «Мінскі дзяржаўны каледж мастацтваў» Уладзіслаў ПЛІГАЎКА; навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (бальны танец)»

*Кіраўнік* – Д.Стэльмах

*Харэограф-пастаноўчык* – А.Кісялёў.

### **21. Г.Ермачэнкаў**

#### **Кіраўнік-фрэска «Увечного огня»**

Выконваюць народны цымбальны аркестр «ЛПРА»; лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў Яўгенія КАРПЕЙ; выпускнік установы адукацыі «Мінскі дзяржаўны каледж мастацтваў» Мікіта КЛЮТКО

*Кіраўнік*: Д.Стэльмах, А.Чумакова.

### **22. Я.Крылатаў, А.Вязненскі**

#### **«Пообщайте мне любовь»**

Выконваюць народны цымбальны аркестр «ЛПРА»; стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі, лаўрэат рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў, выпускніца ўстановы адукацыі «Мінскі дзяржаўны каледж мастацтваў» Вольга БУЛАЙ

*Кіраўнік* – Д.Стэльмах.

### **23. А.Атрашкewіч, В.Жуковіч**

#### **«Не бывае неба лепшага»**

Выконваюць народны цымбальны аркестр «ЛПРА»; хор народнай песні; маладзёжны хор «BREVIS»; стыпендыят спецыяльнага фонду Прэзідэнта па падтрымцы таленавітай моладзі Ганна МАНЖУРАВА; Аляся АДАМЧЫК; навучэнцы напрамку спецыяльнасці «Харэаграфічнае мастацтва (народны танец)»

*Кіраўнік*: Д.Стэльмах, П.Юхновіч, А.Кавалёва, А.Атрашкewіч

*Харэограф-пастаноўчык* – А.Коўтун.